

Савецкая Беларусь

Орган Цэнтральнага Выканавчага Камітэту Саветаў БССР.

9 ГОД ВЫДАННЯ.

Зъмены ў законе аб сельска-гаспадарчым падатку

Сёньня ў нашай газэце друкунца новы закон аб сель-гаспадарчым падатку на 1928-29 г., выданы ўрадам БССР. Закон аб падатку перапісаны штогод. Тыя вілікія палітычныя і гаспадарчыя змены, якія стварылі сабе гэты закон, дзяліліся самай падбудовы закону, іск ахалыне дзесяткі мільёнаў асобных двароў — прымушаюць урэлкоўны год уносіць у яго зъмены, якія адказваюць важнейшым працесам, што адбыўся ў вёсках. Гэтым-ж прычыны вымікаюць неабходнасць выдання новага закона аб падатку ў багучым годзе.

Мы маєм у апошні час рост таварынскіх салінскіх гаспадардзіў і рост диферэнцыяцыі вёсکі. Стары закон слаба ўлічваў гэтую прысаду. Асноўныя дофекты гэтага закона — недавочут прыбыту, вынікнічыя прагрэсы, вынікнічыя абкладаныя падаткам асобныя гаспадаркі салінскіх гаспадардзіў.

Мы мелі становічча, пры якім дзве трэці часткі ўсіх абкладаных прыбыту перапідалі на падыходства і толькі адна трэця — на ўсіх салінскіх гаспадардзіў. Невынікнічыя заработкаў складалі каля 28 проц. чыстага прыбыту вёсок, абкладаных ўсім 5,2 проц. Шмат выгадных частак салінскіх гаспадардзіў абкладалісь ў вельмі назначавымі размеры: некаторы з іх, напрыклад, аўтозавода, у нашай БССР амаль зусім не абкладаліся.

Атапашчаны новы закон гэтага дзефекта старога закона ў значайнай меры ліквідуе. Больші поўні абкладаныя прыбыту ўсе землі сельскіх гаспадардзіў. Упірчыні паўсюды абкладаюць азечкі. Уэрот абкладаных сельскіх гаспадардзіў да 6 месецяў. Гэтыя пайеныя як у пінчым годзе, абкладаюць з аднамістражнай прыбыту (у размеры 60 проц. замест мінімуму 40 проц.), прычым некаторы від гэтых прыбыту, як прыбітак ад змены ў карыстнані сельскіх гаспадардзіў, а таксама і ад прымесных і пойпрамесных прадпрыемстваў, а таксама і ад іншых відаў заработкаў, абкладаюць падаткам поўнай.

Новы закон гэтага дзефекта із-за прагрэса абкладаныя прыбыту па елака, установіў прагрэс на размеру прыбыту на гаспадарку з вчотам вельмікі едаку ў гаспадардзіў. Гэтыя новыя нарады даслычылі больш прыбыту размераванія падаткаў між пасобнымі гаспадардзіў.

Весь які ў агульных рыхах важнейшы змены, унесенны ў новы закон ў сель-гаспадарчым падатку.

Правадзейнне новага закона ўжыць вымагае значычную падешынную якісць праців іх фінансавага, та і ўсіх сельскага апарату. Асаблівую увагу неабходна будзе звернуць на вчотам прыбыту. Можна ўз'яўліць сказаў, што прыбыту вонкіх гаспадардзіў асноўнай прысадынай для правильнага выразенія тых палітычных і еканомічных задач, якія ставіны новы закон ў сельскіх гаспадардзіў.

Для больш поўнага і найбільш накладнага вызначэння прыбыту ўсіх замежных гаспадардзіў новы закон уводзіць упірчыні польскіх процэнтных налібаў да прыбыту, якія вызначаны норматыўнымі методамі.

Пасылья двух гадоў дыктатуры Пілсудзкага.

13 мая 1926 году, г. ё. два гады тому назад, Пілсудзкі начаў «рабіць пераход» у Польшчу. З пераходам на польскій канстытуцыі.

Праз уесь час слаўно, ўрадаваныя і да апошніх часу Пілсудзкі ўвядзені ў польскую дзяржаву з азяўленіем барацьбы з салінскімі варгарамі. Гэтым ворагамі азяўленіем ў Польшчы ўсе, хто знаходзіцца ў апазіцыі да ўраду Пілсудзкага, а гэта і ўсіх салінскіх варгараў. Асаблівую вагу неабходна будзе звернуць на вчотам прыбыту. Можна ўз'яўліць сказаў, што прыбыту вонкіх гаспадардзіў асноўнай прысадынай для правильнага выразенія тых палітычных і еканомічных задач, якія ставіны новы закон ў сельскіх гаспадардзіў.

Мы тут, — кажа Сымроўскі, — павінні згадаць, што тут і мы падешынны падатак рабіць польскія пракуроры, якія ўсіх ў тых адніх фактаў можна ўжо гаварыць аб арганізацыі, якія прызначаюцца да адміністраціі ўсіх 102 артыкуламі. Але ўз'яўліць, што гэтыя весткі ён атрымаў ад сваіх інфарматараў, якіх праўнікі не з'яўляюцца.

Мы з'яўлімся ў салінскіх гаспадардзіў, — кажа Сымроўскі, — можна згадаць, што гэтыя весткі ён атрымаў ад сваіх інфарматараў, якіх праўнікі не з'яўляюцца.

Мы тут, — кажа Сымроўскі, — чыльно павінны з'яўліцца ў вынадзе ўраду, абымы пакуль з гаўдаромі, якія ўсіх ў тых адніх фактаў можна ўжо гаварыць аб арганізацыі, якія прызначаюцца да адміністраціі ўсіх 102 артыкуламі. Але ўз'яўліць, што гэтыя весткі ён атрымаў ад сваіх інфарматараў, якіх праўнікі не з'яўляюцца.

Мы тут, — кажа Сымроўскі, — чыльно павінны з'яўліцца ў вынадзе ўраду, абымы пакуль з гаўдаромі, якія ўсіх ў тых адніх фактаў можна ўжо гаварыць об арганізацыі, якія прызначаюцца да адміністраціі ўсіх 102 артыкуламі. Але ўз'яўліць, што гэтыя весткі ён атрымаў ад сваіх інфарматараў, якіх праўнікі не з'яўляюцца.

Мы тут, — кажа Сымроўскі, — чыльно павінны з'яўліцца ў вынадзе ўраду, абымы пакуль з гаўдаромі, якія ўсіх ў тых адніх фактаў можна ўжо гаварыць об арганізацыі, якія прызначаюцца да адміністраціі ўсіх 102 артыкуламі. Але ўз'яўліць, што гэтыя весткі ён атрымаў ад сваіх інфарматараў, якіх праўнікі не з'яўляюцца.

Мы тут, — кажа Сымроўскі, — чыльно павінны з'яўліцца ў вынадзе ўраду, абымы пакуль з гаўдаромі, якія ўсіх ў тых адніх фактаў можна ўжо гаварыць об арганізацыі, якія прызначаюцца да адміністраціі ўсіх 102 артыкуламі. Але ўз'яўліць, што гэтыя весткі ён атрымаў ад сваіх інфарматараў, якіх праўнікі не з'яўляюцца.

Мы тут, — кажа Сымроўскі, — чыльно павінны з'яўліцца ў вынадзе ўраду, абымы пакуль з гаўдаромі, якія ўсіх ў тых адніх фактаў можна ўжо гаварыць об арганізацыі, якія прызначаюцца да адміністраціі ўсіх 102 артыкуламі. Але ўз'яўліць, што гэтыя весткі ён атрымаў ад сваіх інфарматараў, якіх праўнікі не з'яўляюцца.

Мы тут, — кажа Сымроўскі, — чыльно павінны з'яўліцца ў вынадзе ўраду, абымы пакуль з гаўдаромі, якія ўсіх ў тых адніх фактаў можна ўжо гаварыць об арганізацыі, якія прызначаюцца да адміністраціі ўсіх 102 артыкуламі. Але ўз'яўліць, што гэтыя весткі ён атрымаў ад сваіх інфарматараў, якіх праўнікі не з'яўляюцца.

Мы тут, — кажа Сымроўскі, — чыльно павінны з'яўліцца ў вынадзе ўраду, абымы пакуль з гаўдаромі, якія ўсіх ў тых адніх фактаў можна ўжо гаварыць об арганізацыі, якія прызначаюцца да адміністраціі ўсіх 102 артыкуламі. Але ўз'яўліць, што гэтыя весткі ён атрымаў ад сваіх інфарматараў, якіх праўнікі не з'яўляюцца.

Мы тут, — кажа Сымроўскі, — чыльно павінны з'яўліцца ў вынадзе ўраду, абымы пакуль з гаўдаромі, якія ўсіх ў тых адніх фактаў можна ўжо гаварыць об арганізацыі, якія прызначаюцца да адміністраціі ўсіх 102 артыкуламі. Але ўз'яўліць, што гэтыя весткі ён атрымаў ад сваіх інфарматараў, якіх праўнікі не з'яўляюцца.

Мы тут, — кажа Сымроўскі, — чыльно павінны з'яўліцца ў вынадзе ўраду, абымы пакуль з гаўдаромі, якія ўсіх ў тых адніх фактаў можна ўжо гаварыць об арганізацыі, якія прызначаюцца да адміністраціі ўсіх 102 артыкуламі. Але ўз'яўліць, што гэтыя весткі ён атрымаў ад сваіх інфарматараў, якіх праўнікі не з'яўляюцца.

Мы тут, — кажа Сымроўскі, — чыльно павінны з'яўліцца ў вынадзе ўраду, абымы пакуль з гаўдаромі, якія ўсіх ў тых адніх фактаў можна ўжо гаварыць об арганізацыі, якія прызначаюцца да адміністраціі ўсіх 102 артыкуламі. Але ўз'яўліць, што гэтыя весткі ён атрымаў ад сваіх інфарматараў, якіх праўнікі не з'яўляюцца.

Мы тут, — кажа Сымроўскі, — чыльно павінны з'яўліцца ў вынадзе ўраду, абымы пакуль з гаўдаромі, якія ўсіх ў тых адніх фактаў можна ўжо гаварыць об арганізацыі, якія прызначаюцца да адміністраціі ўсіх 102 артыкуламі. Але ўз'яўліць, што гэтыя весткі ён атрымаў ад сваіх інфарматараў, якіх праўнікі не з'яўляюцца.

Мы тут, — кажа Сымроўскі, — чыльно павінны з'яўліцца ў вынадзе ўраду, абымы пакуль з гаўдаромі, якія ўсіх ў тых адніх фактаў можна ўжо гаварыць об арганізацыі, якія прызначаюцца да адміністраціі ўсіх 102 артыкуламі. Але ўз'яўліць, што гэтыя весткі ён атрымаў ад сваіх інфарматараў, якіх праўнікі не з'яўляюцца.

Мы тут, — кажа Сымроўскі, — чыльно павінны з'яўліцца ў вынадзе ўраду, абымы пакуль з гаўдаромі, якія ўсіх ў тых адніх фактаў можна ўжо гаварыць об арганізацыі, якія прызначаюцца да адміністраціі ўсіх 102 артыкуламі. Але ўз'яўліць, што гэтыя весткі ён атрымаў ад сваіх інфарматараў, якіх праўнікі не з'яўляюцца.

Мы тут, — кажа Сымроўскі, — чыльно павінны з'яўліцца ў вынадзе ўраду, абымы пакуль з гаўдаромі, якія ўсіх ў тых адніх фактаў можна ўжо гаварыць об арганізацыі, якія прызначаюцца да адміністраціі ўсіх 102 артыкуламі. Але ўз'яўліць, што гэтыя весткі ён атрымаў ад сваіх інфарматараў, якіх праўнікі не з'яўляюцца.

Мы тут, — кажа Сымроўскі, — чыльно павінны з'яўліцца ў вынадзе ўраду, абымы пакуль з гаўдаромі, якія ўсіх ў тых адніх фактаў можна ўжо гаварыць об арганізацыі, якія прызначаюцца да адміністраціі ўсіх 102 артыкуламі. Але ўз'яўліць, што гэтыя весткі ён атрымаў ад сваіх інфарматараў, якіх праўнікі не з'яўляюцца.

Мы тут, — кажа Сымроўскі, — чыльно павінны з'яўліцца ў вынадзе ўраду, абымы пакуль з гаўдаромі, якія ўсіх ў тых адніх фактаў можна ўжо гаварыць об арганізацыі, якія прызначаюцца да адміністраціі ўсіх 102 артыкуламі. Але ўз'яўліць, што гэтыя весткі ён атрымаў ад сваіх інфарматараў, якіх праўнікі не з'яўляюцца.

Мы тут, — кажа Сымроўскі, — чыльно павінны з'яўліцца ў вынадзе ўраду, абымы пакуль з гаўдаромі, якія ўсіх ў тых адніх фактаў можна ўжо гаварыць об арганізацыі, якія прызначаюцца да адміністраціі ўсіх 102 артыкуламі. Але ўз'яўліць, што гэтыя весткі ён атрымаў ад сваіх інфарматараў, якіх праўнікі не з'яўляюцца.

Мы тут, — кажа Сымроўскі, — чыльно павінны з'яўліцца ў вынадзе ўраду, абымы пакуль з гаўдаромі, якія ўсіх ў тых адніх фактаў можна ўжо гаварыць об арганізацыі, якія прызначаюцца да адміністраціі ўсіх 102 артыкуламі. Але ўз'яўліць, што гэтыя весткі ён атрымаў ад сваіх інфарматараў, якіх праўнікі не з'яўляюцца.

Мы тут, — кажа Сымроўскі, — чыльно павінны з'яўліцца ў вынадзе ўраду, абымы пакуль з гаўдаромі, якія ўсіх ў тых адніх фактаў можна ўжо гаварыць об арганізацыі, якія прызначаюцца да адміністраціі ўсіх 102 артыкуламі. Але ўз'яўліць, што гэтыя весткі ён атрымаў ад сваіх інфарматараў, якіх праўнікі не з'яўляюцца.

Мы тут, — кажа Сымроўскі, — чыльно павінны з'яўліцца ў вынадзе ўраду, абымы пакуль з гаўдаромі, якія ўсіх ў тых адніх фактаў можна ўжо гаварыць об арганізацыі, якія прызначаюцца да адміністраціі ўсіх 102 артыкуламі. Але ўз'яўліць, што гэтыя весткі ён атрымаў ад сваіх інфарматараў, якіх праўнікі не з'яўляюцца.

Мы тут, — кажа Сымроўскі, — чыльно павінны з'яўліцца ў вынадзе ўраду, абымы пакуль з гаўдаромі, якія ўсіх ў тых адніх фактаў можна ўжо гаварыць об арганізацыі, якія прызначаюцца да адміністраціі ўсіх 102 артыкуламі. Але ўз'яўліць, што гэтыя весткі ён атрымаў ад сваіх інфарматараў, якіх праўнікі не з'яўляюцца.

ВІТАЕМ ПЕСЬНЯРОЎ УКРАІНЫ.

ВАЛЯР'ЯН ПАЛІШЧУК.

У доку.

Грыміць съцімнелы док да дня.
У дымках сьціць глухая завада,
І гукі пібага з вакзалу,
Ці з набіванай бочкі дна.



ВАЛЯР'ЯН ПАЛІШЧУК.

Як жылы цягніць стрыкні кранау
З жалезных волату машин.
Рамонт. Крычыць іркою рана:
— Кідай, альбо хутній крыши!..
Груп лангушоў стяга ўгору
За дымам катраў і труб.
І силст мастоў жалезных хорам
У цементові уліпіў зруб.
Сталевыя зъясісаны тросы,—
Там блеікі заварот ўзялі:
Глын, бот узыняўся ў гору носам,
Над докам сокалам напілі.
Вось сонца дым-туманы гоніць.
З грымчакі працныя лъвіца пот.
Платицца цажкія вагоны
Да мора ў воладзе пішочт.
Дзе хвалі медным купаросам
Аж да адказу поісі дзені,
Дзе калі молу Галькі постаць
У рукоўкі шумавінны йдзе.
Дзе як нагія трудзі хвалі
З вяршкамі юнімі саскую.
Трапечуцца хістанынм млявым
У блакітнай пазусе вякоу.

З украінскай перамау.

Ал. Дудар.

Україна і Беларусь.

Україна і Беларусь—дзінь старонікі, якія маюць паміхі сабой шмат суцільна: пераважны аграрны характар гаспадарства, нарадственна шахоў гісторыка-культурнага разьвіцця і вільнячай асюлье некаторыя ехом-жыцці національнага ўкладу песькіх—уёсі гата ўзварах моніні сувязі, якія ядомы абедзьве краіны.

Асабіўна канкрэтнае выяўленне дзінь сувязі янич у прошлісці знаходзілася сабе ў фактах гістарычнага-дліннага ўзаемадносін. Пісні беларускага культурно-національнага адраджэння Філіппа Багушэвіч, як видома, вучыўся ў дзіні час жыць на Украіне; у яго асобе асстиста мела даёсікі наўменчайшага гарадзючага, а чалавека, які, відані, узважыла прагніла да изаўлюннага жыцця: Багушэвіч, жывучы на Украіне, вучыўшы украінскую мову, пісавіць украінскім фольклорам, мажліва прынесьці, што ён да некаторай ступені заходзіўся пад упінанім ідой Кастамара, Куліша і іншых предстаўнікоў украінскага національнага руху. Наступныя беларускія песьніяры гетак сама наўменчайшай сувязі звязаць са Украінай: Інка Луччана распісанія ў скажаць, звязаныя з Украінай («Горесі, пісавіць»); Алесь Гарун, Інка Кунала і іншыя беларускія поэты дали нам вершы, прысвечаныя славутаму Украінскому песьніару Тарасу Шаўчэнку; М. Багдановіч працаваў у часопісу «Украінскі Ізвінь»; гетакі выдаць беларускага мастака слова асабіўна вібіра да сібе украінскую літаратуру, ён даў нам группнага варыша аб некаторых украінскіх пісменнікіх (Шаўчэнка, Сяміоненка і інш.).

Беларусчка, вытокі гэтай запісі, янасці Украінай з боку беларускіх пісменнікіх хаваліся ў сцільнасці гісторычнага жыцця беларускага краіні: Тарас Шаўчэнка і беларускага прыгоніка песьніара Паўлюка Вахрына, каб ў ёй сваіх жудзеніх грачысцікі выяўляліся перад вами супроводзіць пісменнікі.

Так, сапраўды «колымі таленту звязаліся!» Досін тоўсты прыпомініць пісменнікамі Украіны ўжо больш, чым рапер. На Беларусі шырокія волы прафесійныя жыўцы пісменнікі: відзяліліся, выкладаючы гісторыя Украіны; вельмі моцна імансіўна вывучаючы украінскую культуру. У Беларускім Дзяржаўным Універсітэце, напрэклад, выкладаючы гісторыя украінскага мастакства, як дэльце асобыніць, якія на ўпала наўгорадская кроцінія, горкія горы, відзяліліся галіністай, а потым—каб гарбату пілі, да каб гаспадара нашага квітні да палудня ганілі, а мы—каб на калесах ляжасі.

Ды ўжо-жакожу!

Ды шуміць, шуміць...

Ды нагінаеца, нагінаеца поўным коласам, да прыпадзе-прыпадзе да зямлі чорнае, а потым—выпрастасця. Весь народ! Жывімы былы—слы, а як у моншы аблірнуўся—ящине болыні ядуц!

АРКАДІЙ ЛЮБЧАНКА.

тых маўклівых съведак—күргану монгольскага сказаць словамі Іакуба Баласа:

Эх, чаго нам на прышлося,
Брацьдзя мімы, ужыць!
Колыкі таленту звязаліся,
Колыкі іх і дэв лажыць,
Невядомых, піцьрэзаных,
Толькі ў поіл асьлінівых
Ветру поясістамі глухім
Так, сапраўды «колымі таленту звязаліся!» Досін тоўсты прыпомініць пісменнікамі Украіны ўжо больш, чым рапер. На Беларусі шырокія волы прафесійныя жыўцы пісменнікі: відзяліліся, выкладаючы гісторыя Украіны; вельмі моцна імансіўна вывучаючы украінскую культуру. У Беларускім Дзяржаўным Універсітэце, напрэклад, выкладаючы гісторыя украінскага мастакства, як дэльце асобыніць, якія на ўпала наўгорадская кроцінія, горкія горы, відзяліліся галіністай, а потым—каб гарбату пілі, да каб гаспадара нашага квітні да палудня ганілі, а мы—каб на калесах ляжасі.

Ды ўжо-жакожу!

Ды шуміць, шуміць...

Ды нагінаеца, нагінаеца поўным коласам, да прыпадзе-прыпадзе да зямлі чорнае, а потым—выпрастасця. Весь народ! Жывімы былы—слы, а як у моншы аблірнуўся—ящине болыні ядуц!

Ды ўжо-жакожу!

Ды шуміць, шуміць...

Ды нагінаеца, нагінаеца поўным коласам, да прыпадзе-прыпадзе да зямлі чорнае, а потым—выпрастасця. Весь народ! Жывімы былы—слы, а як у моншы аблірнуўся—ящине болыні ядуц!

Ды ўжо-жакожу!

Ды шуміць, шуміць...

Ды нагінаеца, нагінаеца поўным коласам, да прыпадзе-прыпадзе да зямлі чорнае, а потым—выпрастасця. Весь народ! Жывімы былы—слы, а як у моншы аблірнуўся—ящине болыні ядуц!

Ды ўжо-жакожу!

Ды шуміць, шуміць...

Ды нагінаеца, нагінаеца поўным коласам, да прыпадзе-прыпадзе да зямлі чорнае, а потым—выпрастасця. Весь народ! Жывімы былы—слы, а як у моншы аблірнуўся—ящине болыні ядуц!

Ды ўжо-жакожу!

Ды шуміць, шуміць...

Ды нагінаеца, нагінаеца поўным коласам, да прыпадзе-прыпадзе да зямлі чорнае, а потым—выпрастасця. Весь народ! Жывімы былы—слы, а як у моншы аблірнуўся—ящине болыні ядуц!

Ды ўжо-жакожу!

Ды шуміць, шуміць...

Ды нагінаеца, нагінаеца поўным коласам, да прыпадзе-прыпадзе да зямлі чорнае, а потым—выпрастасця. Весь народ! Жывімы былы—слы, а як у моншы аблірнуўся—ящине болыні ядуц!

Ды ўжо-жакожу!

Ды шуміць, шуміць...

Ды нагінаеца, нагінаеца поўным коласам, да прыпадзе-прыпадзе да зямлі чорнае, а потым—выпрастасця. Весь народ! Жывімы былы—слы, а як у моншы аблірнуўся—ящине болыні ядуц!

Ды ўжо-жакожу!

Ды шуміць, шуміць...

Ды нагінаеца, нагінаеца поўным коласам, да прыпадзе-прыпадзе да зямлі чорнае, а потым—выпрастасця. Весь народ! Жывімы былы—слы, а як у моншы аблірнуўся—ящине болыні ядуц!

Ды ўжо-жакожу!

Ды шуміць, шуміць...

Ды нагінаеца, нагінаеца поўным коласам, да прыпадзе-прыпадзе да зямлі чорнае, а потым—выпрастасця. Весь народ! Жывімы былы—слы, а як у моншы аблірнуўся—ящине болыні ядуц!

Ды ўжо-жакожу!

Ды шуміць, шуміць...

Ды нагінаеца, нагінаеца поўным коласам, да прыпадзе-прыпадзе да зямлі чорнае, а потым—выпрастасця. Весь народ! Жывімы былы—слы, а як у моншы аблірнуўся—ящине болыні ядуц!

Ды ўжо-жакожу!

Ды шуміць, шуміць...

Ды нагінаеца, нагінаеца поўным коласам, да прыпадзе-прыпадзе да зямлі чорнае, а потым—выпрастасця. Весь народ! Жывімы былы—слы, а як у моншы аблірнуўся—ящине болыні ядуц!

Ды ўжо-жакожу!

Ды шуміць, шуміць...

Ды нагінаеца, нагінаеца поўным коласам, да прыпадзе-прыпадзе да зямлі чорнае, а потым—выпрастасця. Весь народ! Жывімы былы—слы, а як у моншы аблірнуўся—ящине болыні ядуц!

Ды ўжо-жакожу!

Ды шуміць, шуміць...

Ды нагінаеца, нагінаеца поўным коласам, да прыпадзе-прыпадзе да зямлі чорнае, а потым—выпрастасця. Весь народ! Жывімы былы—слы, а як у моншы аблірнуўся—ящине болыні ядуц!

Ды ўжо-жакожу!

Ды шуміць, шуміць...

Ды нагінаеца, нагінаеца поўным коласам, да прыпадзе-прыпадзе да зямлі чорнае, а потым—выпрастасця. Весь народ! Жывімы былы—слы, а як у моншы аблірнуўся—ящине болыні ядуц!

Ды ўжо-жакожу!

Ды шуміць, шуміць...

Ды нагінаеца, нагінаеца поўным коласам, да прыпадзе-прыпадзе да зямлі чорнае, а потым—выпрастасця. Весь народ! Жывімы былы—слы, а як у моншы аблірнуўся—ящине болыні ядуц!

Ды ўжо-жакожу!

Ды шуміць, шуміць...

Ды нагінаеца, нагінаеца поўным коласам, да прыпадзе-прыпадзе да зямлі чорнае, а потым—выпрастасця. Весь народ! Жывімы былы—слы, а як у моншы аблірнуўся—ящине болыні ядуц!

Ды ўжо-жакожу!

Ды шуміць, шуміць...

Ды нагінаеца, нагінаеца поўным коласам, да прыпадзе-прыпадзе да зямлі чорнае, а потым—выпрастасця. Весь народ! Жывімы былы—слы, а як у моншы аблірнуўся—ящине болыні ядуц!

Ды ўжо-жакожу!

Ды шуміць, шуміць...

Ды нагінаеца, нагінаеца поўным коласам, да прыпадзе-прыпадзе да зямлі чорнае, а потым—выпрастасця. Весь народ! Жывімы былы—слы, а як у моншы аблірнуўся—ящине болыні ядуц!

Ды ўжо-жакожу!

Ды шуміць, шуміць...

Ды нагінаеца, нагінаеца поўным коласам, да прыпадзе-прыпадзе да зямлі чорнае, а потым—выпрастасця. Весь народ! Жывімы былы—слы, а як у моншы аблірнуўся—ящине болыні ядуц!

Ды ўжо-жакожу!

Ды шуміць, шуміць...

Ды нагінаеца, нагінаеца поўным коласам, да прыпадзе-прыпадзе да зямлі чорнае, а потым—выпрастасця. Весь народ! Жывімы былы—слы, а як у моншы аблірнуўся—ящине болыні ядуц!

Ды ўжо-жакожу!

Ды шуміць, шуміць...

Ды нагінаеца, нагінаеца поўным коласам, да прыпадзе-прыпад

